

Ці патрэбна гідраізаляцыя пад Ондулин пры мантажы даху веранды

Змест

- Ці патрэбна гідраізаляцыя пад ондулин на адкрытай верандзе
- Мантаж гідраізаляцыі пад ондулин на закрытай верандзе
- Патрэбна гідраізаляцыя пад ондулин на уцэпленай верандзе
- Правілы мантажу гідраізаляцыі на даху веранды



Незалежна ад канструкцыі даху веранды, яе дахавае пакрыццё вырабляецца з таго ж матэрыялу, што і дах дома. Ці патрэбна гідраізаляцыя пад ондулин на верандзе, калі на даху дома плёнка змантаваная? Разгледзім некалькі тыпаў веранд: адкрытую, закрытую і ўцэпленую.

Ці патрэбна гідраізаляцыя пад ондулин на адкрытай верандзе

Тэмпература паветра з унутранага і вонкавага боку дахавага пакрыцця адкрытай веранды заўсёды аднолькавая, пры гэтым унутраная паверхня даху добра абдзімаецца. Такім чынам, умовы для адукацыі кандэнсату адсутнічаюць, і гідраізаляцыя пад ондулин не патрабуецца.

У якасці дадатковай абароны ад працэкаў пры пашкоджанні дахавага пакрыцця можа прымяняцца гідраізаляцыйная плёнка ONDUTISS SMART D

Мантаж гідраізаляцыі пад ондулин на закрытай верандзе

Тэмпература паветра ўнутры і звонку закрытай веранды адрозніваецца нязначна. Дзякуючы нізкай цеплаправоднасці ондулина кандэнсат на яго паверхні не ўтвораецца нават у халодную пару года.

У якасці дадатковай абароны ад працэкаў, а таксама для павышэння эфектыўнасці вентыляцыі подкровельнага прасторы, рэкамендуецца выканаць мантаж гідраізаляцыі ONDUTISS SMART D

Патрэбна гідраізаляцыя пад ондулин на уцэпленай верандзе

Калі веранда выкарыстоўваецца да позняй восені, яе ўцяпляюць і робяць ацяпляльнай. У большасці выпадкаў веранды не маюць гарышчаў, таму ўцяпленне даху і, адпаведна, мантаж гідраізаляцыі неабходныя. Пры прыладзе дахавага пірага рэкамендуецца выкарыстоўваць:

- для даху з адным вентыляцыйным зазорам: параізаляцыю ONDUTISS SMART B, мембрану ONDUTISS SMART AM і гідраізаляцыю ONDUTISS SMART D
- для даху з двума вентыляцыйнымі зазорамі: параізаляцыю ONDUTISS PRO Termo+ або ONDUTISS SMART B, ветраізаляцыю ONDUTISS SMART A

Правілы мантажу гідраізаляцыі на даху веранды

Гідраізаляцыйная плёнка насцілаецца папярок крокваў з нахлестом 15 см (адпаведная разметка нанесеная на плёнку друкарскім спосабам). Нахлесты палотнішчаў праклейваюцца альбо з дапамогай убудаванай мантажнай стужкі (матэрыялы лінейкі "Смарт"), альбо мантажнай стужкай ONDUTISS Double Scotch.

На кроквах плёнка замацоўваецца контррэйкай перасекам 50x50 мм. Брус такога памеру валодае дастатковай трываласцю для мацавання лачання, і фармуе неабходную вышыню вентыляцыйнага канала.